

23 САКАВІКА

1939 г.

№ 6 (80)

Пролетары ўсіх краін, еднацца!

# ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН  
бюро  
партарганізацыі  
прафкома,  
дырэкцыі  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта



НА ЗДЫМКУ: Таварышы Жданаў, Нагановіч, Варашылаў, Сталін у прэзідыюме з'езда (15 сакавіка 1939 г.).  
Фото Ф. Кілова.

## ВЫВУЧАЕМ МАТЭРЫЯЛЫ З'ЕЗДА

Уся наша квітнеючая краіна з вялікай радасцю сустража XVIII з'езд ВКП(б). Советскі народ з велізарным уздымам вывучае даклады тт. Сталіна, Молатава, Мануільскага, Жданава і ўсе матэрыялы з'езда, у якіх ярка намалявана шчаслівае жыццё грамадзян краіны Советаў і акрэслены шляхі нашай дальнейшай барацьбы за камунізм.

На ўсіх факультэтах, у інтэрнатах, сярод навуковых работнікаў і тэхнічнага персанала праходзіць глыбокае вывучэнне гістарычных матэрыялаў з'езда партыі.

Значная колькасць агітатараў дапамагае вывучаць даклады таварыша Сталіна і матэрыялы з'езда дамашнім гаспадыням на быўшым выбарчым участку.

Неабходна адзначыць, што не ўсе прапагандысты сур'ёзна адносяцца к такой ганаровай і важнай справе. Так, напрыклад, тав. Бондараў не змог адказаць на рад пытанняў, узнікшых у студэнтаў у сувязі з вывучэннем даклада таварыша Сталіна.

Прапагандысты павінны скарыстаць кансультацыі, якія арганізаваны пры кабінете марксізма-ленінізма.

ЦОІР.  
Самратар бюро партарганізацыі БДУ

## ТРЫУМФ ГЕНЕРАЛЬНАЙ ЛІНІІ ПАРТЫІ

Увесь многамільённы советскі народ і ўсе прагрэсіўнае чалавецтва з пачуццям вялікай радасці сустралі адкрыццё гістарычнага XVIII з'езда большэвіцкай партыі.

XVIII з'езд ВКП(б) увайшоў ў гісторыю, як з'езд трыумфа генеральнай лініі партыі Леніна — Сталіна. У сваім справядным дакладзе таварыш Сталін заявіў: «З пункту гледжання палітычнай лініі і штодзённай практычнай работы справядачны перыяд быў перыядам поўнай перамогі генеральнай лініі нашай партыі». Гэтыя словы правадцыра народаў таварыша Сталіна ўся партыя, усе прапоўныя нашай радзімы сустралі з вялікім энтузіязмам. Народ слухаў словы таварыша Сталіна аб выдатных перамогах большэвіцкай партыі, як вестку аб сваіх перамогах. Інакш не магло і быць, таму што наша нацыя з'яўляецца партыяй, якая выдзірае краіну да камунізма, клялошціца штодзённа аб яшчэ больш радасным і шчаслівым жыцці прапоўных мас.

У сваім гістарычным і выдатным дакладзе таварыш Сталін намаляваў яркую карціну поспехаў нашай партыі і народаў СССР у барацьбе за таржаства камунізма. Гэтых поспехаў мы дасягнулі дзякуючы таму, што нам кіруе вялікая партыя Леніна — Сталіна, на чале якой стаіць самы мудры і бяспрашны палкаводзец — вялікі Сталін, пад кіраўніцтвам якога ўшчэнт былі разгромлены ворагі ўсіх масцей — трапкіска-бухарынскія бандыты, марыўшыя оптам і ў розніцу распрадаць нашу квітнеючую радзіму.

Таварыш Сталін у сваім дакладзе вельмі ярка абмяляваў становішча капіталістычных краін, якія, будучы раздзіраемы глыбокім эканамічным крызісам, імкліва выйшлі з яго шляхам гвалтоўнага пераходу міра, гэта значыць шляхам вайны. «Ужо другі год — гаворыць таварыш Сталін, — ідзе імперыялістычная вайна, якая разгарлася на велізарнай тэрыторыі ад Шанхая да Гібралтара і захапіўшая больш 500 мільёнаў насельніцтва». Фашысцкія агрэсары — Германія, Японія, Італія гвалтоўна перакраіваюць карту Еўропы, Азіі і Афрыкі, узмоцнена рыхтуюцца да вайны супроць СССР. Таварыш Сталін кропка папярэджвае фашысцкіх

вар'ятаў, што яны сустраюць самы рашучы адпор з боку народаў СССР, калі толькі пасмеюць напасці на нашу бацькаўшчыну.

У сваім дакладзе таварыш Сталін паставіў грандыёзныя задачы па далейшаму умацаванню магутнасці вялікага Советскага Саюза і яго ўзброеных сіл — Чырвонай Арміі і Чырвонага Ваенна-Марскога Флота.

Таварыш Сталін паставіў перад усёй партыяй, усім советскім народам задачу, каб перагнаць перадавыя капіталістычныя краіны ў эканамічных адносінах. Гэта грандыёзная задача патрабуе многа сіл і энергіі ўсёй партыі, усяго советскага народа.

Таварыш Сталін узброіў нас тэорыяй аб дзяржаве наогул і аб сацыялістычнай дзяржаве на ўмовах капіталістычнага акружэння. Сацыялістычная дзяржава на ўмовах капіталістычнага акружэння будзе захавана і адарэз за непатрэбнасцю, калі будзе ліквідавана капіталістычнае акружэнне.

XVIII з'езд партыі заслухаў даклад тав. Молатава аб трэцім пяцігадовым плане развіцця народнай гаспадаркі. У гэтым велізарным плане пабудовы камунізма пастаўлены задачы ўздыму народнай гаспадаркі нашай краіны, далейшага ўздыму матэрыяльнага і культурнага ўзроўню прапоўных.

У дакладзе тав. Молатава асаблівае значэнне надаецца справе падрыхтоўкі кадраў, выхаванню іх у духу большэвізму, советскай інтэлігенцыі, падняццю культурна-тэхнічнага ўзроўню рабочага класа да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы.

XVIII з'езд большэвіцкай партыі знамянальны тым, што ён надагуліў шлях барацьбы партыі за справядачны перыяд і наметыў велічны план дальнейшай пабудовы камунізма ў СССР.

Мы павінны прыкласці ўсе сілы, каб па-большэвіцку глыбока вывучыць майстарскі даклад таварыша Сталіна, выдатныя даклады таварышоў Молатава, Жданава, Мануільскага, а таксама прамоў дэлегатаў з'езда, пастановы з'езда і т. д. — вось задача дня.

## СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ИЗБРАННОГО XVIII СЪЕЗДОМ ВКП(б)

ЧЛЕНЫ ЦК ВКП(б)

1. Андреев А. А.
2. Андрианов В. М.
3. Анцелович Н. М.
4. Багиров М. Д.
5. Бадаев А. Е.
6. Бенедиктов И. А.
7. Берия Л. П.
8. Борков Г. А.
9. Буденный С. М.
10. Булганин Н. А.
11. Бурмистенко М. А.
12. Ванников Б. Л.
13. Вахрушев В. В.
14. Вознесенский Н. А.
15. Ворошилов К. Е.
16. Вышинский А. Я.
17. Двинский Б. А.
18. Донской В. А.
19. Ефремов А. И.
20. Жданов А. А.
21. Задонченко С. Б.
22. Захаров С. Е.
23. Зверев А. Г.
24. Землячка Р. С.
25. Каганович Л. М.
26. Каганович М. М.
27. Калинин М. И.
28. Корниенко Л. Р.
29. Коротченко Д. С.
30. Косыгин А. Н.
31. Кузнецов А. А.
32. Кузнецов Н. Г.
33. Кулик Г. И.
34. Литвинов М. М.
35. Лихачев И. А.
36. Лозовский С. А.
37. Любавин П. М.
38. Маленков Г. М.
39. Малышев В. А.
40. Мануильский Д. З.
41. Меркулов В. Н.
42. Меркулов Ф. А.
43. Мехлис Л. З.
44. Микоян А. И.
45. Митин М. Б.
46. Михайлов Н. А.
47. Молотов В. М.
48. Никитин В. Д.
49. Николаева К. И.
50. Пегов Н. М.
51. Первухин М. Г.
52. Пономаренко П. К.
53. Поскребышев А. Н.
54. Поспелов П. Н.
55. Потемкин В. П.
56. Рогов И. В.
57. Седин И. К.
58. Скворцов Н. А.
59. Сталин И. В.
60. Тевосян И. Т.
61. Тимошенко С. К.
62. Фадеев А. А.
63. Хрущев Н. С.
64. Шахурин А. И.
65. Шверник Н. М.
66. Шкирятов М. Ф.
67. Штерн Г. М.
68. Щаденко Е. А.
69. Шербаков А. С.
70. Юсупов У.
71. Ярославский Ем.

XVIII з'езд ВКП(б) избрал 68 членов в члены ЦК ВКП(б) и Центральную Ревизионную Комиссию в составе 50 чел.

## Секретариат ЦК, избранный Пленумом ЦК ВКП(б):

Андреев А. А., Жданов А. А., Маленков Г. М., Сталин И. В.



## ДАСТОЙНА СУСТРАЛІ З'ЕЗД

Студэнты і навуковыя работнікі ўніверсітэта сустралі XVIII з'езд ВКП(б) значнымі поспехамі ў абароннай рабоце.

Для выканання ўзятых абавязальстваў — падрыхтаваць 800 чал. к. з'яды норм на абаронныя значкі, па ўніверсітэце створана 40 абаронных гурткоў, якімі ахоплены каля 1000 чалавек.

Б 15 сакавіка 300 чал. ужо выканалі свае абавязальствы, здаўшы нормы на той або іншы абаронны значок. На значок ВС I ст. здалі нормы 50 чал., падрыхтавана 27 варашылаўскіх коннікаў, 13 планерыстаў, 18 аўтамабілістаў, 30 ма-

тапыклістаў, 21 значкіста ГСА II ст., 38 чал. значкістаў ШХА I ст.

Сярод новых значкістаў большасць вывучылі сваю справу на выдатна. Належыць асабліва адзначыць тав. Жыгалковіча, здаўшага нормы на варашылаўскага конніка і планерыста, тав. Брука, здаўшага нормы на варашылаўскага конніка, тт. Хасіну і Пушкіну, якія здалі нормы на ГСА II ст.

На дасягнутых поспехах мы не павінны заставацца, а неабходна далей множыць рады людзей, авалоўдзюх ваеннымі спецыяльнасцямі.

Нач. ваеннай нафеды **АНТОНАУ.**

## ГЛЫБОКІЯ І ПРОСТЫЯ СЛОВЫ ПРАВАДЫРА

З вялікім захапленнем я вывучаю даклад таварыша Сталіна. Глыбокія і простыя словы правадыра ярка малююць часявінае жыццё нашай краіны і асяцяляюць шлях далейшай барацьбы за камунізм.

## Авалоўдваю марксіска-ленінскай вавукай

Гістарычныя дні работы XVIII з'езда партыі шматміліённы народ нашай краіны адзначае новым уздымам вытворчай і палітычнай актыўнасці. Грандыёзны план 3-й пяцігодкі, план пераходу да камуністычнага грамадства патрабуе ад кожнага грамадзяніна нашага Саюза авалоўдвання ўсёй паўнаце вучэннем Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна.

У падарунак XVIII з'езду партыі я абавязаўся глыбока вывучыць гісторыю ВКП(б). Курс гісторыі партыі я слухаю ў марксіска-ленінскім ўніверсітэце пры ЦК Саюза работнікаў вышэйшай школы. Змястоўныя і глыбокія лекцыі тав. Савіча вельмі многа дапамагаюць мне ў зас-

тэтых мудрыя словы абавязваюць кожнага з нас працаваць яшчэ лепш, нахвляюць на новыя перамогі. Буду прапавец і вучыцца так, як вучыць нас вялікі настаўнік і правадыр таварыш Сталін.

**Ф. МІХЕЕУ.**

Студэнт III к. гістама.

## Выправіць

### дапушчаныя памылкі

На сходзе партыйнай арганізацыі ўніверсітэта абмяркоўвалася пытанне вывучэння матэрыялаў XVIII з'езда партыі. Выступіўшы ў спрэчках камуністы адзначылі, што партком дапусціў некаторыя верхавладства ў справе вывучэння гістарычных матэрыялаў з'езда.

Замест арганізацыі глыбокага і дэтальнага вывучэння нашы партыйныя і камсамольскія работнікі заняліся скліканнем групавых сходаў, на якіх на працягу 2 — 3 часоў бегла прачыталі даклад таварыша Сталіна.

Комсоргам было дано ўказанне рабіць строгі ўчот з'явіўшыхся на гэтых калектыўных чыткі.

Сход абавязаў партыйны камітэт кіравацца ў сваёй рабоце пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» і арганізоўваць гурткі толькі на пачатках добраахвотнасці.

Вас. ЦІМСНІ.

## БОЛЬШ УВАГІ АСПІРАНТАМ

Аспіранту, каб выканаць кандыдацкі мінімум, патрэбна сістэматычна і самастойна працаваць над матэрыялам. Але ўмоў для самастойнай работы аспіранты ўніверсітэта не маюць. Расклад складаецца такім чынам, што аспіранты павінны слухаць лекцыі ў дзве змены, гэта значыць раніцай і вечарам.

Аудыторыя на ўніверсітэце, дзе-б аспірант мог працаваць няма. Часта прыходзіцца аспірантам весці барацьбу за аудыторыі. Невядома каму яе заняць, так як на адну і тую-ж аудыторыю прэтэндуюць і гісторыкі і эканом-географы. Дырэктар ўніверсітэта тав. Савічкі яшчэ да зімовых канкул абяпаў замацаваць аудыторыю за аспірантамі, але яго словы засталіся абяпаннем.

У бібліятэцы і кабінэце эканом-геаграфіі, эканамічнай літаратуры зусім няма. Адсутнічаюць такія часопісы (за мінулыя гады), як «Міровое хазяйства і міровая палітыка», «Тхіхы океан», «Географія в школе», «Наша страна» і г. д. Нічо не цікавіцца тым, каб забяспечыць літаратурай, якая выпускаецца брацкімі рэспублікамі.

Пара стварыць умовы для работы аспірантаў: выдзеліць аудыторыю, упарадкаваць расклад, забяспечыць неабходнай літаратурай.

**АНІНЧЫЦ.**

## АБ ГАЗЕТАХ ХІМФАКА

Агульна-факультэцкая і курсавыя газеты Хімфака па сваёй якасці знаходзяцца далёка не на належнай вышыні. Адна з асноўных недахопаў газет Хімфака з'яўляецца агульным характар і вялікія памеры перадаві. У газетах адсутнічае здаровы юмар і хранічнай хваробай іх з'яўляецца наяўнасць большага жадання пісаць агульна-палітычныя артыкулы, чым артыкулы аб недахопах факультэта. Газеты маюць вельмі малую колькасць



Студэнтка V к. хімфака т. Вальковіч за вывучэннем гісторыі ВКП(б).

## Няўдалая арганізацыя вучэбнага працэса

Асноўнай перашкодай да сістэматычнай работы студэнтаў з'яўляецца няправільная арганізацыя вучэбнага працэса.

На фізіка-матэматычным факультэце рад курсаў чытаюцца на працягу паўтара-двух год. І ў практыку работы ўвайшло такое з'явішча, калі студэнты слухаюць адны дыспцыліны, а рыхтуюць другія, якія чыталіся ў мінулым годзе. Лекцыі, да якіх студэнты не рыхтуюцца, даюць вельмі мала карысці і зводзяцца да пісання канспектаў. Такое з'явішча мы мелі на III курсе, калі палову першага паўгоддзя заняла падрыхтоўка да экзамену па дыферэнцыяльным раўнанням — прадмета, асноўная частка якога была прачытана на II курсе, а другі семестр заняты падрыхтоўкай да з'яды экзамена па механіцы, якая таксама чыталася на II курсе. Затое студэнты не могуць сістэматычна працаваць над матэматычнай фізікай і іншымі прадметамі, якія чытаюцца ў гэтым годзе. Такое-ж становішча і на IV курсе.

З гэтым трэба рашуча пакопчыць. Трэба так арганізаваць работу, каб прадметы здаваліся ў тым-жа годзе, калі іх чытаюць. Калі-ж прадмет чытаецца на працягу 2 год, трэба размеркаваць гадзіны па гадам так, каб экзамены па іх здаваліся толькі ў экзаменацыйную сесію. Толькі тады будзе наладжан нармальны вучэбны працэс і мы зможам патрабаваць ад студэнтаў сістэматычнай работы над прадметамі.

**НАХІМОУСКАЯ.**

## Авангардная роль камуністаў у вучобе

Калі ўзяць паказчыкі пасяхавасці камуністаў за першы семестр 1938-39 вучэбнага года, то мы маем наступнае: выдатных адзнак — 39,5 проц., добрых — 35 проц., здавальняючых — 25,4 проц. Не здавальняючых адзнак няма. Не здавала экзаменаў у сесіі 12 проц. камуністаў, што перавышае агульны працент недаваўшых экзаменаў па ўніверсітэце. Такі вялікі працент недаваўшых сведчыць аб тым, што некаторыя камуністы не сур'ёзна адносяцца да вучобы, на працягу года не працуюць над праграмным матэрыялам і дрэнна рыхтуюцца да самой экзаменацыйнай сесіі.

Даныя па настаўніцкаму інстытуту гавораць, што там справа абстаіць яшчэ горш. Выдатных адзнак у камуністаў — 25 проц., добрых — 25 проц., і здавальняючых — 50 проц. Камуністам настаўніцкага інстытута патрэбна зрабіць належны вынікі і рашуча змагацца за павышэнне якасці вучобы.

Не ўсе камуністы фізмата, хімфака і

настаўніцкага інстытута займаюць авангардную ролю ў вучобе. Тут, сярод камуністаў, няма ні аднаго выдатнага вучобы.

Члены партыі тт. Вірыка, Бомлік, Адзіпец, Багалюбаў не ўключыліся ў барацьбу за якасць вучобы і нават не заключылі соц. умоў.

Камуністы тт. Пытerson (біафак), Мельнічонок і Арашкевіч (гістафак), Баўхута, Каждан і Шульман (геофак), з'яўляюцца выдатнікамі вучобы. Гэтыя поспехі ім дасягнуты ва ўпорнай барацьбе за якасць вучобы.

Парторгі, прафоргі, дэканаты вядуць слабую барацьбу за ўмацаванне дысцыпліны. У выніку гэтага наш ўніверсітэт па прагулам заняў першае месца сярод вышэйшых навучальных устаноў НБА.

Партыя патрабуе ад камуністаў, каб яны ўзначальвалі сацыялістычнае спарорніцтва і каб заўсёды займалі авангардную ролю як у вучобе, так і ў грамадска-палітычным жыцці.

**НРЭСНІНАУ; АНІНЧЫЦ.**

## Узорна падрыхтуемца да тэарэтычнай канферэнцыі

Таварыш Сталін заўсёды звяртаў нашу ўвагу на неабходнасць авалоўвання марксіска-ленінскай тэорыі. Да гэтага ён прызваў нас зноў з трыбуны XVIII з'езда ВКП(б).

Зыходам у свет «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» мы атрымалі ўсе магчымыя сапраўды глыбока і пладатворна вывучаць гісторыю партыі Леніна—Сталіна, вывучаць вялікае тварэнне генаў чалавецтва — Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна.

У мэтах большага прыцягнення ўвагі студэнтаў к вывучэнню асобных важнейшых твораў Леніна і Сталіна, для паглыблення ведаў гісторыі партыі ў першых ліках красавіка на ўніверсітэце праводзіцца тэарэтычная канферэнцыя па творы

Леніна «Дзве тактыкі сацыял-дэмакратыі ў дэмакратычнай рэвалюцыі».

Рыхтуючыся к дакладу на тэму «Ленінскае вучэнне аб перарастанні буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў сацыялістычную», я прачытаў ужо наступную літаратуру: «Дзве тактыкі» Леніна, I і II главы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» і адпаведныя главы «Пытанніў Ленінізма» Сталіна.

Усе ўнікаючыя ў праблему падрыхтоўкі к дакладу пытанні я высвятляю па кандыдацкі ў кабінэце марксізма-ленінізма. Адначасова з гэтым я, як комсорг, клапаціўся аб тым, каб кожны камсамалец змай групы рыхтаваўся да канферэнцыі глыбока і сур'ёзна.

**НАВЕРНЫ.**

Студэнт IV курса біафака

## Работаць лепш

За чатырохгадовае існаванне гуртка танцаў студэнты бачылі на сцэне рад добрых выступленняў яго ўдзельнікаў. На III Усебеларускай алімпіядзе самадзейнасці тт. Бернардава і Сапрыкін за добрае выкананне народных танцаў атрымалі нахвальную граматы.

Гэта сведчыць аб тым, што гурток пры аднаведнай пастаноўцы работы змог бы стаць выдатным самадзейным калектывам. Аднак значным недахопам у рабоце гурт-

ка з'яўляецца вялікая цяжкасць яго ўдзельнікаў, што прымушае кіраўніка тав. Алексютовіча вяртацца да паўтарэння вывучаных раней танцаў.

Зараз гурток уліваецца на ўніверсітэцкі ансамбль песні і пляскі. Гэта павінна надаць работу гуртка па большую вышыню. Глядач спадзецца ўбачыць на сцэне лепшыя абразы самадзейнасці студэнтаў.

**Д. С.**

Друкарня «Звязды»

Обліт № 614

Тыраж 1500

Адн. рэдактар І. М. ЛЕВІН.



Брали всех метать гранаты, Лудей ловили, где могли Кому нужны здесь результаты? Соревнования-б прошли.

Танть не станем перед вами (Б чему же истину скрывать?) Им расстояние вершками Всем приходилось измерять.